

БелТА

20.09.2018

# Около 200 изданий Библии на разных языках мира экспонируются в Минске



20 верасня – 21 кастрычніка 2018 г.

Музей кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Міжнародная выстава

## БЕЛАРУСЬ І



**У ПЕРШЫНЮ** ў Беларусі прадэманструюць:

- скруткі Мёртвага мора
- біблейскія рукапісныя тэксты на папірусе і пергамене
- каштоўныя сярэднявечныя манускрыпты
- выданні Святога Пісання на розных мовах з усяго свету
- беларускія пераклады Бібліі: ад Скарыны да нашых дзён

Фото Национальной библиотеки

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издания Библии разных конфессий на разных языках мира - памятники мирового значения, многие из которых никогда ранее не демонстрировались в странах Центральной и Восточной Европы, представлены на выставке "Беларусь и Библия", которая открылась в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.











WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY



WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY

WWW.BELTA.BY



Как рассказал на церемонии открытия директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский, около 200 уникальных рукописных и старопечатных раритетов книжной культуры, отражающих историю создания, распространения и сохранения Библии, смогут увидеть посетители выставки до 21 октября. "На этой выставке нам хотелось представить Библию как книгу общечеловеческих ценностей, важных для народов всего мира. Независимо от принадлежности к конфессиям, от того, на каком языке говорим, мы все объединены ценностями, почитаемыми веками", - сказал он.



Заместитель министра культуры Александр Яцко в свою очередь отметил, что в экспозиции выставки почетное место занимают белорусские экспонаты. Достижения отечественной книжно-письменной культуры показаны как неотъемлемая часть общемирового духовного наследия. Из фондов Национальной библиотеки Беларуси экспонируются рукописные Торы, Евангелия, Апостолы XVI-XXI вв., издания

белорусского первопечатника Франциска Скорины и его последователей, переводы библейских текстов на белорусский и европейские языки, а также примеры художественного оформления Священного Писания лучшими мастерами XVI-XXI вв.

По словам Митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, национальная белорусская библейская школа уникальна тем, что она включает как восточную, так и западную традиции переводов Святого Писания. Открытие в Минске международной выставки "Беларусь и Библия" логично - это означает, что вклад страны в популяризацию Библии и Святого Писания высоко оценен, сказал он.





Написанные 5-4 тыс. лет тому назад клинописью на глиняных табличках тексты из Ура - родины Авраама; оригинальную рукопись "библии Античности" - "Илиады" Гомера - папирус на греческом языке; уникальные свитки Мертвого моря ("Кумранские

рукописи"), которым более 2 тыс. лет и которые хранят самые ранние тексты большинства книг Ветхого Завета; самые древние фрагменты Нового Завета (II-III вв. н.э.); библейские рукописи на древних языках: греческие, латинские, коптские, самаритянские, армянские, индийские, китайские и другие; оригиналы Библий Гутенберга, Лютера и Скорины; первопечатные книги многих народов и стран, первые переводы Библии на национальные языки; древние белорусские библейские рукописи и старопечатные книги; почти все переводы Библии на белорусский язык; оригиналы гравюр Альбрехта Дюрера, Сальвадора Дали и других знаменитых художников, сделанные на библейские сюжеты - это все составляет уникальную коллекцию.








Выставка организована Национальной библиотекой Беларуси совместно с некоммерческой организацией "Группа исследования рукописей" (Manuscript Research Group, США). Часть экспонатов представлена из 11 государственных и частных коллекций США, Великобритании, и Израиля.









Посетить уникальную международную выставку "Беларусь и Библия" смогут обладатели читательского билета библиотеки, а также ее экскурсанты без дополнительной платы.-0-  
Фото Оксаны Манчук